

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 187 (5561)

НЯДЗЕЛА

16

ЖНІУНЯ

1936 г.

Год выдання XIX

С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ь:

Пастанова Савета Народных Камісароў БССР і Цэнтральнага Камітэта КП(б)Б — Аб азімай сябце 1936 года.

Пастанова Савета Народных Камісароў БССР — Аб фактах парушэння дырэктыў партыі і Урада па адчыненні МТС у Ветэкаўскім раёне.

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ «ПРАВДЫ» — Воргі народу злоўлены з палічным.

Ц. Ф. — Маска сарвана.

В. Ховалеў — Агляд ваенных дзеянняў у Іспаніі.

Прыём тав. Н. Е. Варашыляў: мюжак і намандзіраў і начскаладу РСЧА.

Усенароднае абмеркаванне праекта Канстытуцыі Саюза ССР.

В. Коініні — Лятаць вышэй за ўсіх на свеце.

Р. Додзім — За эканомію электраэнергіі.

М. Кофман — Навесці парадок у электрагаспадарцы.

Ваенна-фашысцкі міцет у Іспаніі: Знішчэнне італьянскіх самалётаў; баі на вуліцах Овіеда; заява главы іспанскага Урада Хіраля.

Воргі народу злоўлены з палічным

Мы публікуем сёння паведамленне Пракуратуры ССР аб перадачах на раслія Ваеннай калегіі Вярхоўнага суда ССР справы Зіноўева, Каманова, Бугаўскага, Смірнова І. Н., Бакаева, Мрачоўскага, Тар-Ваганяна, Гольдмана, Рэйгольда, Піска і іншых па абвінавачанні ў арганізаванай групе тэрарыстычных актаў супроць кіраўнікоў ВКП(б) і савецкай дзяржавы.

Следствам устаноўлена, што ў 1932 годзе па ўказаных Л. Троцкага, які знаходзіцца за граніцай, і Зіноўева былі арганізаваны тэрарыстычныя групы. Яго азімай асновай паслужылі індывідуальны тэрор. У яго склад увайшлі кіраўнікі разбітай ушчэнт былой трапциска-зіноўеўскай групы, у тым ліку Зіноўеў, Каманеў, Бугаўска, Бакаеў, І. Н. Смірнов, Мрачоўска, Тар-Ваганяна і іншыя. Пад кіраўніцтвам аб'яднанага цэнтру гэтага блоку былі падрыхтаваны рад тэрарыстычных актаў. Па пеларысаваных указаннях Троцкага і Зіноўева было падрыхтавана і ажыццэўлена 1 снежня 1934 г. злачынскае забойства Сяргея Міронавіча Кірава.

Трапциска-зіноўеўскія тэрарыстычныя групы, якія дзейнічалі ў ССР на прамых указаннях Троцкага, былі ў 1936 годзе раскрыты Народным камісарыятам унутраных спраў ССР.

Следства выявіла ўсю карціну жудаснай змоваў супроць жыцця кіраўнікоў камуністычнай партыі і савецкай краіны. У адкрытым палічным судзе, перад усім светам, азначаны дэпуты атая за свае палітычныя справы і паясуць заслужаную кару.

З глыбокім, дрэнным абурэннем зведзена ўсю савецкую краіну, усеважліва пратэстуе аб новыя злачынствы палічных вырваў, чым імёны даўно ўшчэнт агіду ўсім часным працоўным.

Колькіяны іны мізэрны. Гэта — прэзэрваная жменька людзей, якія абанкрутавалі, схудзіліся, анушліся на самае дно, не маюць ніякай апоры ў краіне, не прадстаўляюць ніякага, апрача саміх сябе, гэта ў моцным сэнсе слова поскуды.

Але яны небяспечны як гады, якія не ведаюць ніякіх межаў у карыстанні самымі поўнымі сродкамі напуду з-за вулгата, тунскага дурнінства, ахілівага маскавання. Гэтай палітычнай нічымасці, узброенай сродкамі тэрору, удалося абыць аднаго з лепшых людзей краіны, палкага большніка, абаяльнага чалавека, любімага ўсімі Сяргеем Міронавічам Кірава.

Няві падлая змова цягнулася ад забойцы да Зіноўева, Каманова, Бакаева і іншых з гэтай-жа прэзэрванай банды. Яны былі на працягу раду год кіраўнікамі ўсіх падполных амахаў па адзітнасці партыі і на ле кіраўніцтва. Яны вялі вясномую траўлю правадыроў, выхоўваючы і распальваючы лютую злобу да іх сродку ўсёго трапциска-зіноўеўскага ахвосты. Яны насаждалі ў сваім асродку металы і прымры правакатарскай ігры, подлага дурнінства, маскаванна для ашукавання партыі.

Яны аказаліся ў адной паскуднай агры з белавардаўскімі бандытамі, фашысцкімі шпіёнамі і дыверсантамі. Савецкім асуджэнцам было страчана даўно. Удубалася і чалавечая палітэсць. Засталася неспытатая, разлотаваная злоба фашысцкіх сабак.

У такім выглядзе яны прадсталі перад працоўнымі ў тым ліку. Але яшчэ не ўсе факты былі раскрыты таты, яшчэ не ўсе даныя былі ў руках следства. Схвачаныя злачынцы прадаўжалі хаваць канцы ў вяду. Яны ахвотна размавалі гразь на сябе і на сваіх сусудзельніках, прымаі на сябе «маральную», «палітычную» адказнасць за злачынства. Але гэта было ўсё тое-ж маскаванне, маюча мэтай утаіць яшчэ не раскрытыя арганізацыі і яшчэ не раскрытыя злачынствы.

І поўныя ідушкіны слёмы і фальшывыя словы аб «палітычнай» адказнасці мелі мэтай утаіць яшчэ нягонікаў, якія знаходзіліся на свабодзе і прадаўжаюць дзейнічаць, утаіць аб'яднаны цэнтр трапциска-зіноўеўскага блоку, утаіць сувязь з фашысцкімі шпіёнамі і дыверсантамі.

Прадзельныя тэрміны зяблівага ворыва

Народны камісар земляробства т. М. А. Чарноў устанавіў прадзельныя тэрміны выканання зацверджанага СНК ССР плана зяблівага ворыва на бліжэйшы год. Ды БССР устанавіў прадзельны тэрмін зяблівага ворыва — 1 настрычкіна.

Нарком земляробства Рэспублікі ларучана ўстанавіць дыферэнцыяваныя тэрміны сканчэння зяблівага ворыва, у залежнасці ад мясцовых умоў на МТС і раённы і лань апрацоўшчыя ўказанні, якія забяспечваюць пад'ём высокакачэснага зябліва.

16 жніўня — пленум Менгаркома КП(б)Б

16 жніўня, у 6 гадзін вечара, у доме партыі (валяная зала) склікаецца чарговы пленум гаркома КП(б)Б.

Яно членаў і кандыдатаў пленума гаркома КП(б)Б абавязваю.

Сакратар мясцовага гаркома КП(б)Б Рыскін.


АБ АЗІМАЙ СЯБУЕ 1936 ГОДА

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б

Падрыхтоўка і правядзенне азімай сябвы пад якой павінна быць занята да 50 проц. плошчы ўсяго зернявога кліна БССР, з'яўляецца адназначнай задачай усіх раённых партыйных, савецкіх і зямельных органаў.

Між тым, на матэрыялах, якія ёсьць у ЦК, на сутнасці справы відавочна, што свецыць аб тэндэнцыі запінаць сябву, як і ў мінулым годзе, сарваць указаныя ўрадам тэрміны і гэтым самым знізіць ураджайнасць. Асабліва дрэнна стаіць справа ў Клімавіцкім, Жлобінскім, Уваравіцкім, Чачарскім, Грэскім, Глускім, Калаткевіцкім і інш. раёнах. СНК БССР і ЦК КП(б)Б паставілі наступныя задачы:

1. Абавязваць усе РВК, РК КП(б)Б, райа і МТС аправаж-аганізаваць падрыхтоўку глебы пад азімай, шляхам правядзення ворыва ўсіх занятых панаў, аслабленых ад паразаймаючых культур і культурных частых панаў у тым, каб пасев азімых правозіўся на дастаткова асушанай зямлі і быў гэтым жа ўстаноўлена тэрміны.
2. Лічычы, што даныя раёнам планы па вывазі тору, гною і вапны пад азімай культуры з'яўляюцца самымі мінімальнымі, Соўнарком і ЦК патрабуюць ад усіх РВК, райкомаў, райа і МТС безагаворачнага выканання планаў прымянення гэтых угнаўняў і арганізацыю перавыканання даных заданняў.
3. Абавязваць агаратчыкаў райа, дырктароў МТС і Беларускага пах іх асабістай адказнасці забяспечыць неадкладную рэалізацыю і вывазу паступаючых пах азімай паворы мінеральных угнаўняў у дзень іх паступлення на чыгуначную станцыю.
4. Лічычычы, што пад пасев азімых у бліжэйшым годзе намечаныя плошчы з-пад позіх гатункаў будзьбы не зможуць быць скарыстаны ў выніку слабага развіцця і відэчнага позіжа пасявання бульбы. Соўнарком і ЦК патрабуюць райамадзель-лам і МТС прапанаваць пытанне на кожнаму калгасу аб вызваленні для пасеву адатковых плошчаў з-пад зернявых паліўнікаў і новазасяўляемых зямель, у апабел-наспі з чым забяспечыць свеча-



Дырктар тав. Леванеўскага з Лос-Анжэлеса ў Маскву. На здымку: герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі (справа) і штурман тав. Леўчанка (аг.)

ПЕРАЛЕТ ТАВ. ЛЕВАНЕЎСКАГА

Н'Ю-ІОРК, 15 жніўня. (БЕЛТА). Паводле паведамлення з Ном, Герой Савецкага Саюза тав. Леванеўскі і штурман тав. Леўчанка вылезлі з Номы ў напрамку на Сібір 14 жніўня ў 14 гадзін 10 мінут.

Н'Ю-ІОРК, 15 жніўня. (БЕЛТА). Агенцтва «Асошыятэд прэс» паведамае з Номы, што самалёт тав. Леванеўскага сустраў моцны туман на Берынгавым прапаві і вярнуўся ў Тэлэр (Аляска), дзе ён прыляціў у 14 жніўня ў 15 гадзін 30 мін.

60 мільярдаў тон вугалю

Споўнілася 5 год з дня збудавання паставы ЦК ВКП(б) аб стварэнні трэціх магутнай ігульняй базы Саюза—Караганды.

У дарэволюцыйныя гады Карагандинскі вугальны басейн баспродукаваў чарпашнымі тэмпама. За 62 гады—з 1856 па 1918 год—капталіся зяблівы ў Карагандзе ўсяго 1 мільён тон вугалю.

За мінулыя 5 год шырока разгарнулася асваенне Карагандинскага басейна. У 1930 годзе (першы год будаўніцтва басейна) здабыта складала каля 12 тысяч тон, а ужо ў мінулым годзе яна ўзрастае да 2.356 тысяч тон. Па плану-ж гэтага года здабыча павінна склаціці 3,3 мільёна тон.

Велізарны перспектывы развіцця Карагандинскага басейна — трэціх ігульняй базы Саюза. Запасы вугалю на 1 студзеня 1936 года вылічаны прыкладна ў 60 мільярдаў тон. Між тым яшчэ ў 1918 годзе вугальныя запасы вызначаліся ўсяго ў 100 мільёнаў тон.

Супроцьпаветраная абарона Ленінграда

ЛЕНІНГРАД, 14 жніўня. Сёння ў Ленінградзе пачалася вялікая трэніровачная вучэбная супроцьпаветраная і супроцьхімічная абарона (СНХА). З 10 гадзін раніцы горад абвешчаны на патражэнтны становішчы. Заводы, фабрыкі, установы і жакты, сотні тысяч жыхароў Ленінграда правяраюць сваю падрыхтаванасць да супроцьпаветранай абароны.

Трэніровачныя вучэбны з'яўляюцца па ўсеважлівай баявой праверкай гатоўнасці горада Леніна адбыць рапторны напад ворага, абараніць горад ад паветранага налёту.

У сувязі з пачаткам вучэбнаў, Ленінградскі гаратскі камітэт ВКП(б) звярнуўся з аловай да ўсіх працоўных Ленінграда.

Артысты сталічнай оперы на Крайняй Поўначы

14 жніўня ў Маскву вярнулася Крайская артыстыя дэлегатэра ЦСР. На працягу 50 дзён бры-

Напярэдадні дня авіяцыі ў МЕНСКУ

* Фабрыкі і заводы Менска ўзном-па рыхтуюцца да дня авіяцыі. На правапрацоўным заводзе імя Молатава да гэтага дня прыстава-вана адкрыць новабудаванага стралковага піра. Арганізавана шкoola плавэрэтыў без адрыву ад вытворчасці. Ужо алабары 13 кан-дэлатаў.

* На абутовай фабрыцы імя Тэль-мана падрыхтоўка да дня авіяцыі ідзе пад знакам умацавання абароннай работы. 30 рабочых заноў у гэты дзень нормы па супроць-паветранай і хімічнай абароне. Фаб-рыка выдэляе 8 лепшых сваіх стралкоў для ўдзелу ў гарадскіх стралковых спаборніцтвах. 7 рабо-чых ідуць на вучобу ў планерную і парашутную шкoлы пры аэраклубе.

ПА ГАРАДАХ БССР

Учора рэдакцыя звярнулася па тэлефону да некаторых старшын райсаветаў Асавіяхіма з запятан-нем, як ідзе падрыхтоўка да дня авіяцыі — 18 жніўня.

Старшыня Гомельскага райсавета Асавіяхіма т. Лебедзеў паведамаў наступнае:

* Напярэдадні свята — 17 жніўня адбудзецца папрынам плем-ну гомельскага гаравета разам з партыйнымі, комсамоўскімі і савецкімі арганізацыямі.

Усе комсамоўскія — пілoты, вучэ-дэты, плавэрэты і парашутысты — у сваіх комсамоўскіх арганіза-цыях робяць справаздачы аб пра-робленай рабоце.

У дзень свята адбудзецца вялікая авіямаюска. На масовым рабочым і служачым камбіната імя Гікало перададуць аэраклубу самалёт, па-будаваны на сродкі рабочых кам-біната.

Да свята будзе выпушчана 135 планерстаў і 22 парашутысты, якія аўдаліся хэмічнай палётаў без адрыву ад вытворчасці.

На фабрыках і заводах, у брыга-дах правядзены мітынгі і гутаркі, прысвечаныя дню авіяцыі.

Старшыня Віцебскага райсавета Асавіяхіма т. Эльтэрман паведа-маў:

— На заводах і фабрыках пра-ходзяць мітынгі і гутаркі аб дні авіяцыі; рабочыкі аэраклуба робяць справаздачы аб рабоце клуба.

18 жніўня у дзень свята адбу-дзецца парад вучэдаў і мітынг. Пасля мітыngu будзе паказаны вы-шэйшы палёт прыжыж з парашу-таў. Лепшыя пілoты выступяюць па радыё з расказамаі аб сваіх да-сягненнях да дня свята.

ВАЕННА-ФАШЫСЦКІ МЯЦЕЖ У ІСПАНІІ

Знішчэнне італьянскіх самалётаў

ЛОНДАН, 14 жніўня. (БЕЛТА). Барселонскі карэспандэнт газеты «Дэйлі мейл» расказвае аб тым, як тром прылічым урада Удалося на аэрадроме ў Бургосе знішчыць некалькі бамбардзіроўшчыкаў «Капо-ні», прысланых з Італіі. У момант, калі на аэрадроме вялікі натоўп аб-кружаў некалькі самалётаў, па аэра-дроме ўз'ехалі аўтамапына з трымі людзьмі ў адзенні свячонічых, лю-дына прыблыліся да самалётаў, лю-ды вышлі з машыны і пачалі кі-раваць бамбамі. Азім самалёт быў хут-ка ахоплен палымем. Палымі пера-кінулася на агар, у якім знаходзі-ліся другія самалёты. Усе гэтыя са-малёты агараў. Тры чалавекі, скары-стаўшы танку, селі назаву аўтама-бі і зніклі.

Баі на вуліцах Овіеда

ЛОНДАН, 15 жніўня. (БЕЛТА). Агенцыя Ройтар паведамае, што Іспанскім урадам войскам удало-ся ўчора днём правесці фронт мя-нежнік у Овіеда (Астурія), дзе ў сучасны момант аб'яднаныя ўпа-ры вучыцца баі паміж мянежнік-ма і ўрадавымі сіламаі.

Заява главы іспанскага ўрада Хіраля

ПАРЫЖ, 15 жніўня. (БЕЛТА). «Юманітэ» публікуе інтэрв'ю з гла-вой іспанскага Урада Хіраля.

«Прызнаюся вам, — заявіў Хі-раль карэспандэнту «Юманітэ», — што іспанская пазіцыя француз-скага ўрада, яго канцэпцыя нейтра-літэту нам прадстаўляецца малаза-разумнай. Мы разумеем велізарную адказнасць Францыі і разумеем яе імкненні любой нагой пабегнуць міжнародных ускладненняў. Але-ж усё гэтыя імкненні з'яўляюцца па нашым імкненні. Мы не патра-буем, каб нас не каралі за тое, што супроць нас арганізаван ат-цеж. Чаму, калі афіцеры зрадоў-цажылі італьянцы і рэспубліцы, закон-ны ўрад павінен падвыграпа вы-ключнаму рэжыму? Чаму намы за-казы ў Францыі, зробленыя яшчэ да 18 ліпеня, не павінны выкон-вацца толькі ў сілу таго, што зможыцца на нас напалі? Няўжо з'яўляецца злучыствам, калі закон-ны ўрад імкнецца атывіць паса-дак?»

«Забараняць законнаму ўраду краіны, — заявіў Хіраль, — кары-стацца сродкамаі ўласнай абароны, забараняць яму аднаўляць парадок, — гэта значыць заахвочваць тых, хто для ажыццяўлення сваіх палі-тычных і тэрытарыяльных імкне-нняў спрабуе арганізаваць зброў-ныя перавароты ў той або іншай краіне. Дзяржаўны пераварот ста-новіцца сродкам міжнароднай палі-тыкі».

Хіраль упэўнен у тым, што іспанскаму народу ўдасца ліквіда-ваць паўстанне фашысцкіх мянеж-нікаў. Сваю упэўненасць ён чэрпа-е з даказанняў, паступаючых з фронту, з маральна-палітычнага становішча насельніцтва, з дысцы-пліны, якая наіраўца як на лініі агню, так і ў тылу.

Міжнародны шахматны турнір у Нотынгеме

У пятую турну ў цэнтры ўвагі партыя Алхіні—Батвінін, у якой чэмпіён ССР прапанаваў сімплян-скую абарону. На 19 ходзе партыя скончылася ўнічыю.

Флор выйграў у Ласкера на 38 ходзе. Зноў няўдала гралі англіча-не: Тэйлор праіграў Кашабланку Александр—Эйле. Пасля перапынку Тартаковер выйграў у Томаса.

Алэхін выйграў у Флора паскон-чаную партыю першага туру.

Пасля пяці тураў наперадзе Эй-ле—4 (з чатырох) і Батвінін—4 (з апа).

Бамбардзіроўка Сарагосы рэспубліканскімі войскамаі. На здымку: бамбардзіроўшчык урадавых войск з грузам бомб на старце ў Барселоне перад налётам на Сарагосу.

МАСКА САРВАНА

Рэвалюцыя 1917 года Агульнік сутраў актыўнай работай у контррэвалюцыйнай арганізацыі Бунд. У гэтай арганізацыі ён заставаўся да 1920 года. У 1920 годзе вораг Агульнік рашыў змяніць сваю тактыку. Ён надае маску і ашуканым шляхам прапрацаваў у рады камуністычнай партыі.

На працягу ўсяго перыяду прабывання ў партыі Агульнік праводзіў сваю контррэвалюцыйную трагічную работу. Неаднаразова ў партыйных арганізацыях ставілася пытанне аб Агульніку, і кожны раз яму ўдавалася выкруціцца, ашукань партыйную арганізацыю, каб атрымаць хоць на час яе давер'е для таго, каб лепш было прадаваць сваю варожую работу.

Яшчэ ў 1923 годзе Агульнік выступаў у абарону Троцкага супроць ЦК партыі, за што атрымаваў суровую вымову ад партыйнай арганізацыі. Але гэта для Агульніка нішто. Яму важна толькі застацца ў рады партыі для далейшай барацьбы з ёю.

Сваю барацьбу з партыяй Агульнік вядзе на тэарэтычным фронце. Яму ўдаецца атрымаць для рэдагавання кнігу Чарняўскага, у якой прапаганда публікавае ідэалізацыю контррэвалюцыйнага Бунда. Агульнік выкрывае ў гэтай контррэвалюцыйнай рабоце, але яму зноў удаецца застацца ў рады партыі.

Пасля гэтага трагічна Агульнік працягвае ў ВУ, атрымаваў вышэйшую палітычную асцёгу і працягвае выкладаць гісторыю партыі. Вось тут і раскрываецца поле дзейнасці для трагістаў. У сваіх лекцыях на гісторыю партыі ён агульняе прапаганду трагісцкіх ідэй.

Будучы рэктарам Комвуза Агульнік не змог не ведаць аб радзе трагісцкіх выступленняў выкладчыкаў. Калі быў выкрыты вораг партыі трагіст Руды (выкладчык ВКСШ), партыйная арганізацыя паставіла пытанне і аб Агульніку, які працягваў агульняваць у адной кафедры і не выкрываў яго. Але і ў гэтым выпадку Агульнік атрымаваў толькі суровую вымову.

Улічваючы гэты багаж Агульніка ў барацьбе з партыяй, ЦК КП(б) Беларусі паставіла яму права працаваць у якасці выкладчыка гісторыі партыі. Ён быў паслан на фабрыку «Окцябр» загадаць партыйным рабётам для таго, каб на практычнай рабоце даказаць сваю адданасць і жаданне працаваць для партыі, але і тут Агульнік не апрадаў давер'я партыі. У драбнай рабоце партгабісета і якасці партыйнай вучобы Агульнік шукаў апраўданне ў аб'ектыўных прычынах. Ён не дапамог партыйнай арганізацыі фабрыкі выкрыць трагістаў. Справаў сваё ад партарганізацыі сваё трагісцкае мінулае.

І на апошнім партыйным сходзе фабрыкі «Окцябр», калі з усёй пурнаватай паставіла пытанне аб трагісцкай дзейнасці Агульніка, калі маска ворага была сарвана, ён адрагата выступіў у абарону сваіх трагісцкіх поглядаў.

Трагіст-твуршнік Агульнік з партыі выключан. Застаецца толькі незразумелы, чаму ў партыйнай арганізацыі фабрыкі «Окцябр» яму ўсё-ж такі да апошняга часу давалі выкладаць гісторыю партыі.

У БАКУ АД ПАЛІТВУЧОБЫ

Шмат у Свяцілавічах гаварылі аб выкаванні рашэнняў Х з'езда ВЛКСМ, аб арганізацыі палітвучобы сярод саюзнай і калгаснай моладзі раёна. Аднак, абмежаваліся толькі размовамі. Бяда пачыталася ў палітгуртках даклад т. Косарэва. Важнейшы рашэнні з'езда ВЛКСМ засталіся па-за ўвагай большасці партвучобных арганізацый раёна. Выступленне сакратара ЦК КП(б) т. Андрэева на Х з'ездзе не прапанавана ні ў адной партвучобнай арганізацыі.

Калі ў з'ездзе час там-сам прапавалі камсомольскія школы, то зараз у раёне не працуе ні адна. У самым раённым цэнтры Свяцілавічах другі месяц ужо, як сістэматычна зрываецца палітвучоба.

Не адна належнай увагі Свяцілавіцкі РК ВЛКСМ пытанню арганізацыі палітвучобы масавай работы сярод камсомольцаў і несамой моладзі.

Прапаганда і большасць партвучобных арганізацый лічыла толькі на наперы. Семінары прапагандастаў доўгі час не праводзіліся. У арганізацыі называлі часты рост а ліч пераважна часткі моладзі — стыханне палітвучобы і софасца. У буйнейшым калгасе «Большык», В-Нашкоўскага сельсавета, дзе шмат

калгаснай моладзі, ніякай палітвучобы няма і не будзе. Няма і сярод камсомольцаў. Не лепшае становішча і ў партвучобных арганізацыях калгасцаў «Пролетарый», «Першамайскі», «Прагрэс», імя Леніна і інш.

Работнікі райкома камсомола ў партвучобных арганізацыях не бываюць, не ведаюць чым жыць зараз моладзь, што яе хвалюе. Культурны адпачынак моладзі не арганізаваны. У Свяцілавічах багатыя прыродныя ўмовы, якія магчыма скарыстаць для разумнага і цікавага адпачынку партвучобных. Але, што да гэтага раённым РК ВЛКСМ?

Настане вечар, куды пайсці. Раёны дом культуры на замку. Моладзь ідзе ў так званы парк. І там штодзёна да поўнай ночы наладжвае «танцубы». Ады ў палу танцубы, другія месцачовы нахабнікі, хуліганскія бакі і стасюкчы абывацеляў. У гэтым, так званым перку моладзі і школьнікам прыважана правіць івушкі, распусты, нахабніцкі і «хуліганскія» рымантыкі.

У РК ВЛКСМ (сакратар т. Дарожка) ўжо звыкліся з такім становішчам і лічаць гэта ўсё нармальным. Не турбуе гэта і райком партыі.

П. ЯЗЕРСкі, М. АТРАШКОУ.

Пісьма з Будакашалеўскага раёна

Абмяжоўваюцца пастановамі

Заняткі гуртка па вывучэнню левініна павінны былі пачацца ў 6 гадзін вечара. У 6 г. 30 мінут прышло доўжкі 8 чалавек з 19-ці. Да 7 гадзін пашло яшчэ некалькі чалавек, і прапагандаст пачаў заняткі.

Сеня ў нас заключная гутарка па тэме: вучэнне аб партыі — сказаў прапагандаст Галавач. — У каго ёсць канспекты па гэтай тэме? Запісі аказаліся толькі ў трох слухачоў. Але і гэтыя таварышчы бяліся поўным голасам заявіць, што яны канспектвалі матэрыял і надрыхтаваліся да заняткаў.

Доўга прапагандаст перабіраў слухачоў выкаладачы кожнага адказваць на пытанне аб вучэнні Маркса — Энгельса аб партыі і што нова ўнёс Ленін у гэту вучэнне. Адказаць прышлося самому Галавачу. Аказваў ён агульняваць, адгледзіць, зусім не была ўказана канкрэтная абстаноўка, не было ніякага фактычнага матэрыялу аб тым, у якіх умовах Ленін прышоўся весці барацьбу за партыю новага тыпу.

Перайшла да другога пытання — аб асаблівасцях партыі новага тыпу, створанай і вясцэпаванай Леніным і Сталіным. Доўга маўчалі слухачы. Але з пажлага становішча вывёў адзін слухач, у якога аказаліся запісы з Шыганяў Ленініна Сталіна аб паспехі асаблівасцях партыі новага тыпу.

А калі перайшла да трэцяга пытання — арганізацыйнага пытання партыйнага будаўніцтва, — ніхто з слухачоў не мог адказаць на гэты пытанне, і прапагандаст вымушан быў спыніць заняткі з-за непадрыхтаванасці слухачоў да заключнай гутаркі.

Ці толькі ў гэтым гуртку такое становішча? У дэнтры раёна — Б. Кашалева — існуюць два гурткі па вывучэнню левініна. У гэтых гуртках у асноўным займаецца раённым партыйным актывам. Апошнія заняткі гуртка, якім кіруе прапагандаст Гутнер, сарвадзіся з-за няякіх слухачоў. Такія факты — не рэдкія з'ява.

Не лепш становішча і з партыйнай вучобай на вёсцы. Яшчэ ў са-

кавіку на агульным сходзе партвучобнай арганізацыі Рагінскага сельсавета камуністы гаварылі аб дрэннай якасці вучобы, выказвалі думкі аб неабходнасці правяркі вучобы кожнага камуніста шляхам пастаноўкі справаздач на партыйных сходах. Але да гэтага часу партарганізацыя не заступалася ні аднаго камуніста аб яго вучобе, рабоне над павышэннем агульнаадукацыйнага ўзроўню, не дапамагла тым, якія маюць патрэбу ў дапамозе.

У партарганізацыі софасца «Рагінь» за апошні час змяніліся тры прапагандасты. Апошні — Мураўёў — за два месяцы чатыры разы сарваў заняткі. Ён нічынь, што да таго, каб правесці заняткі кандачачкай школы, можна прысці зусім непідрыхтаваным. І ўсё гэта праходзіць бесперапынна.

Работу прапагандастаў ніхто не правярае і не дапамагае ім. Яшчэ пры пад'ездзе ў выніку абмену партыйных дакументаў райком адзначаў, што прапагандасты Шумейка, Махавец, Аксёчык, Дагавін дрэнна рыхтуюцца да заняткаў. Але да гэтага часу не наладжаны заняткі семінара прапагандастаў, адсутнічаюць і кансультацыі для прапагандастаў у партгабісете.

Яшчэ ў маі месяцы райком партыі вельмі рашэнне аб правядзенні тэарэтычнай канферэнцыі гурткоў па левінізму, але гэта канферэнцыя чамусьці не праведзена.

Размоў і пастаноў аб вучобе ў будакашалеўскай партыйнай арганізацыі хапае. Але правяраць выкананне гэтых рашэнняў адсутнічае. Пры пад'ездзе ў выніку абмену агульным матэрыялам схода партыйнай арганізацыі паставіў абавязак прапагандастаў адвесці 15 мінут для бягучай палітыкі, партгорам прысутнічаць на занятках і ставіць на сходах арганізацыі недахопы работы школы.

Невядома, чаму треба было паўтарыць рашэнне ЦК ВКП(б) аб абавязковым асветленні пятагаў бягучай палітыкі? Але факт, што і гэта рашэнне не выконваецца.

Ц. ФРЫД.



Курсанты набору 1936 года вясна-морскай школы на Фрунзе (Ленінград) за вучобай. На адмыку: малодшы камандзір тав. Андрэаў праводзіць заняткі па вывучэнню матэрыяльнай часткі вытоўкі. Фото Сажка (СФ).

УСЕНАРОДНАЕ АБМЕРКАВАННЕ ПРАЕКТА КАМАНДЫРУЮЦЫ СССР

ПРАЦА — ГОНАР І СЛАВА

Калі чытаеш праект сталінскай Канстытуцыі, адчуваеш у кожным радку не багькоўскія клопаты аб працоўных. Усё тое, што запісана ў праекце Канстытуцыі, прамоўнымі гадзімі завабавалі сваёй крывёю.

Хачу я сказаць пра сябе. Бацька мой у мінулым бедняк. З 16 год я пашоў зарабляць сабе на хлеб. Паступіў работным на Сантурнаўскі металургічны завод (на Украіне). Працаваў на 16—18 гадзін у суткі. Зарабляў не больш, як 10—12 руб. у месяц. Гэтых грошай не хадзіла мне для таго, каб пракарміцца.

І думаў, што толькі на гэтым заводзе рабочым дрэнна жыцца. Рахуны пераехаў на лесніцкі завод у Бякарынаслаў (зараз Днепрапятроўск). Але і тут апраца жорсткай эксплуатацыі нічога не сустраў. Мне адгэтуль забралі ў староў пераклі армію. Гэта быў 1891 год. Калі адслужыў службу ў арміі, я пачаў на той-жа лесніцкім заводзе.

Настаў 1917 год. Валіяка Канстытуцыя, арганізавалася рабоча-кампанісцкая партыя. Арганізавалася рабоча-кампанісцкая партыя. Арганізавалася рабоча-кампанісцкая партыя. Арганізавалася рабоча-кампанісцкая партыя.

Усё сілы я даваў, каб абараніць інтарэсы працоўных. Менавіта былі затрыманымі буйныя банкіты, контррэвалюцыянеры, якія паслагалі на нашу маладую савецкую краіну за што я не раз быў прэміраван і ўзнагароджаны. У 1930 годзе я атрымаў прэмію — значок начэснага міліцыянера. А ў 1932 годзе за героіцкія ўчынкы і добрасумленную службу ў міліцыі партыя і ўрад мяне ўзнагародзілі ордэнам Працоўнага чырвонага сцяга БССР.

Калі мяне бралі на працу ў міліцыю я быў зусім неспыненым. У міліцыі мяне навучылі грамадзянскаму і чытаць газеты. Служба ў міліцыі для мяне стала гонарам і славай.

Новая сталінская Канстытуцыя мае надава яшчэ больш сілы і энергіі. Хача я і стары, але ў любую мінуўці я стану на абарону сваёй любімай сацыялістычнай радзімы.

Л. Ш. ФРУМКІН, міліцыянер-організацыйны гарадоўнай раённай міліцыі.

АГЛЯД ВАЕННЫХ ДЗЕЙНЯУ У ІСПАНІІ

Барацьба ў Іспаніі прымае запяжны характар. Становішча на асноўных участках ваенных дзейняў застаецца прыблізна такім-жа, якім яно было ў першы тыдзень маіацка.

Абова бакі ў першую чаргу зацікаваны павышэннем сваёй ваіск і іх узбраеннем. Людскія рэзервы міжвядучы невялікі. У тых раёнах, дзе ім удаецца пакуць замацавацца, яны пачынаюць свае рады, па-першае, атрымліваюць фашыскай «іспанскай фалангі» і «фронтаў» (манархічнай моладзі, арганізаванай карлістамі — прыхільнікамі ўвядзення на іспанскі прастоў наследнікаў Дон-Карлоса); па-другое, яны прабуюць рабіць частковыя мабілізацыі мясцовага насельніцтва, але, як выдаль з павелічэнняў зарубежнага друку, без поспеху.

Урадавыя войскі бесперапынна атрымліваюць падмацаванні ў асобе дружнай народнай міліцыі. Апрача таго, у тылу ў мясцінах пачынаюць дзейнічаць сялянскія партызанскія атрады.

Ратавачага пералому ў ходзе ваенных апераций за апошнія дні не адбылося. Становішча ў асноўных раёнах ваенных дзейняў застаецца прыблізна такім-жа, якім яно было ў першы тыдзень маіацка.

1. Раён Ірун — Сан-Себастьян (узбярэжжа Біскайскага заліва). Атрады генерала Мола, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да Узбярэжжа, прыкладаюць намаганні, каб прарвацца да мора; гэта абмежыла-б

ЛЮБЛЮ СВАЮ РАДЗІМУ

Чытаючы праект Канстытуцыі яшчэ і яшчэ набіраюцца сілы, энергія і яшчэ адчуваеш валькае пачасце быць роўнапраўным грамадзянінам наймай сацыялістычнай радзімы.

Сталінская Канстытуцыя гарантуе права кожнаму грамадзяніну на работу, на вучобу і на адпачынак. Ні адна канстытуцыя капіталістычных краін гэтых правоў працоўным не дае і не можа даць. Бацькі мае жылі ў Заходняй Беларусі. Пасля імперыялістычнай і грамадзянскай ваіны мы сталі жыць у Савецкай Беларусі. Мы сталі жыць зямлямі. Зараз пачынаюць валькую светлую хату, хлямы, маем дзве каровы і дробную жывёлу. Гэта ўсё набыта дзякуючы

калгаснаму вольнаму жыццю. Мой брат скончыў савецкую ўстаноў і працуе арганам. Я і ў гэтым годзе скончыў вольнаадукацыйны тэхнікум. Ці маглі-б мы марыць аб гэтым, жывучы ў Заходняй Беларусі? Не! У нас, у СССР, усякі грамадзянін можа атрымаць работу, мае права павышаць свой культурны ўзровень. Таму я люблю сваю радзіму СССР, дзе будучыня бяспасявае, сацыялістычнае грамадства. У любую мінуўці, па закліку ўрада, я стану на абарону нашай квітэнаўнай краіны. У гэтай барацьбе мяне будзе натхняць валькая любоў да сваёй радзімы і роліага мурлага Сталіна.

Блазарніў БУРДО. Любанскі раён.

НЕ АБМЯРКОЎВАЮШЬ, А ЗАЧЫТВАЮШЬ

З валькай радасцю сустраці праект сталінскай Канстытуцыі працоўныя Чарэньскага раёна. Адна абмеркаванне праекта Канстытуцыі ў Чарэньскім раёне праходзіць валькай і ўрадава. У некаторых калгасках — «Ільчэ», «Ударнік» (Калонісцкі сельсавет), «Новы міраў» (Грэбенскі сельсавет) — упавнаважаны сельсаветы зачыталі праект Канстытуцыі, прынялі рэзалюцыю «адорбцы» і ўсё.

У калгасе імя Ягарава і ў іншых калгасках Дамавіцкага сельсавета яшчэ не прыступалі да абмеркавання Канстытуцыі. А калі дзе і абмеркавалі яе, то ў пратэколах схода гэтага не было запісана. Зусім заблыліся ў раёне і аб аднаасобіках. З іх ніхто не знае з Канстытуцыяй.

Упаўнаважаны, правозачы сходы ў калгасках, не стараюцца, каб некалькі раз прачытаць кожны раздзел артыкула, прадумаць кожнае слова і каб кожны прамоўны пашыраў сваю думку, унёс дадаткі і змены.

К. СЯРГЕЕНА.

Яшчэ лепш вазьмуся за вучобу

Як проста і разумна напісаны праект сталінскай Канстытуцыі. Няма слоў, каб перадаць ўсе тыя пачуцці радасці, якія ўзнікаюць пры чытанні праекта. Мяне асабліва спадабаецца той пункт Канстытуцыі, дзе гаворыцца, што ўсе грамадзяне маюць права на асвету.

Савецкім грамадзянам дано такое права на асвету, якога ні ў адной капіталістычнай краіне для працоўных няма. Я скончыў у гэтым годзе палітвучобную школу. Зараз вазьмуся яшчэ лепш за вучобу.

Іван БЫЧКОУ, Шылоўскі раён.

ПРЫЕМ ТАВ. К. Е. ВАРАШЫЛАВЫМ ЖОНАК. КАМАНДЫРАУ І НАЧСКЛАДУ РСЧА

У лістападзе 1936 года скончыўся чаргавы ўсеармейскі нарад жонак камандзіраў і начальнікаў складу Чырвонай арміі. Нарад паводзіўся велькі багачынам шматлікаму вопыту работы жонак камандзіраў і начальнікаў складу Чырвонай арміі.

У 7 на 10 жніўня гэтага года ў Маскве прапавала арганізацыйная камісія па скліканню нарады, якая склалася з жонак камандзіраў РСЧА ўсёх аруг і флотаў рабоча-асцялінскай Чырвонай арміі.

11 жніўня народны камісар абароны СССР маршал Савецкага Саюза тав. К. Е. Варашылаў прыняў членаў арганізацыйнай камісіі і заслухаў даклады як аб рабоце самой камісіі, так і аб рабоце, якую праводзіць жонкі камандзіраў у часцах Чырвонай арміі.

Пасля кароткага паравалення бригаднага камісара тав. Рэйзін аб рабоце камісіі, першай выступіла дакладаўшодзіца тав. Асновіна.

Уважліва слухае народны камісар яе проты і сардэчны расказ аб вольнаадукацыйных справах жонак камандзіраў Асобай Далёкаўсходняй.

Жонкі пачынаюць ОКДВА супраць працоўнага павышэннем свайго палітычнага і агульнаадукацыйнага ўзроўню. Палітычнай вучобай, — павядамі тав. Асновіна, — ахопана асноўная маса жонак нацсклада. Напрыклад, па ўлічаных намі некалькіх вольнаадукацыйных 2.500 жонак камандзіраў на вучаюцца ў пачатковых палітшколах, гуртках бягучай палітыкі, гісторыі партыі і інш.

Лепшыя, узровень дзіцячых камбінатаў ў краі тыя, у якіх працуюць жонкі нацсклада, пачынаюць ад дзіцячых і вольнаадукацыйных пераважак. Вось тут прысутнічае тав. Міронава, пры актыўным удзеле якой створаны ўзровень камбінат у Спасску.

Тав. Асновіна расказвае далей аб створаных жонкамі агульнаадукацыйных майстэрняў, азеяленні казарм, пражоных левінінскіх куткаў. 40 мінут гаварыла Асновіна, але яна расказвала толькі невялікую частку ўсяго таго, што з'явілася жонкамі камандзіраў і палітработнікаў ОКДВА.

Пасля тав. Асновіна выступіла таварышкі Настэль, Карзімова, ардэнаўска-парашутыста Фабарара, Фанарова і іншыя. Яны расказвалі аб птушкафермах, аб майстэрнях

Аб фактах парушэння дырэктыў партыі і ўрада па здачы натуроплаты МТС у Веткаўскім раёне

ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР

На падставе матэрыялаў правяркі Совет Народных Камісараў БССР аднавае, што з боку райупаўважанага Веткаўскага раёна т. Мала дапушчана грубейшае парушэнне ўстаноўленага партыяй і ўрадам закона аб парадку здачы натуроплаты калгасамі, якім было дазвела ўказанне прыёмшчыкам складаў не прымаць натуроплаты ад калгасцаў да поўнага выканання дзяржаўных паставак, у выніку чаго па-ступленне натуроплаты ад калгасцаў на 5 жніўня т.г. па раёну выкамана толькі на 12,60 процанта.

Совет Народных Камісараў БССР абавязвае Веткаўскі РК неадкладна выправіць дапушчаны т. Малам грубейшыя парушэнні дырэктыў партыі і ўрада аб здачы натуроплаты МТС, правесці ў калгасках растлумачальную работу па гэтым пытанню і безумоўна забяспечыць выкананне натуроплаты МТС з адпаведнай адчай калгасамі дзяржаўных паставак і звароту насеннай соуды.

Абавязвае ўсё старшыня РКВ зрабіць належныя вынікі з гэтай паставы і прыняць меры, якія-б забяспечылі своєчасовае выкананне плана натуроплаты МТС разам з выкананнем дзяржаўных паставак і звароту насеннай соуды.

Старшыня савета народных камісараў БССР М. ГАЛАДЗЕД.

Кіраўнік спраў савета народных камісараў БССР І. ЛУКАЧЫК.

11 жніўня 1936 г.



ад правінцы Леон, дзе знаходзяцца міжвядучыя. У рукі ўрадавых войск перайшлі ваенныя заводы ў Трубі.

5. Паўднёвы раён. Генерал Франко за апошнія дні перахінуў у Іспанскага Марока некалькі тысяч мараканскіх стракоў і салдат За-межнага легіона. У агульням Франко тут сканцэнтравана каля 50 тысяч войск. Войскі ўрада прыблыта налічваюць толькі-ж. Барта адначасна захват Кадзікса прыхільнікамі ўрада. Відавочна, справа ідзе аб вытоўленні ўнутры горада, дзе знаходзіцца ўсяго 6 рот мясцінкіяў. Урадавы флот да Кадзікса не паліхадзіў, а ад занятай урадавымі войскамі Малагі — звыш 100 кілометраў: для захвату Кадзікса ім давялося-б перамагчы супраціўленне войск сканцэнтраваных генералам Франко ў Ла Лінея, Сан Роке і іншых пунктах. У Ла Лінея, напрыклад, ёсць да 2 тыс. салдат За-межнага легіона, а таксама канцыя. Супроць Малагі ў гэтым раёне сканцэнтравана волька група міжвядучых войск. Аб якіх-небудзь бах у гэтых пунктах ні адзін з бакоў не павядамаў.

3. Раён Сьера Гвадарамы і Самосіера. Тут становішча без змен. Відавочна, ні адзін з бакоў не мае дастатковых сіл для рашучага напаву. У павядаміных таварышчах аб захвце дробных вёсак, але не камандзіраў вышэй. Горны пераход Алто дэ Лія, які пераходзіў з рук у рукі, мяркуючы на апошніх тэлеграмах, зноў знаходзіцца ў руках урадавых войск.

4. Раён Овиеда. Горад Овиеда па-ранейшаму асаджаецца атрадам астраўскіх гарнікоў, будучы адраваным даўе — па вольных берагах ракі Эбро. Урадавыя войскі маюць у сваім распараджэнні авіяцыю і браніраваныя часці, якія стаялі раей у Барселоне.

У бліжэйшыя дні на гэтым участку фронта треба чакаць сур'ёзных падаў.

3. Раён Сьера Гвадарамы і Самосіера. Тут становішча без змен. Відавочна, ні адзін з бакоў не мае дастатковых сіл для рашучага напаву. У павядаміных таварышчах аб захвце дробных вёсак, але не камандзіраў вышэй. Горны пераход Алто дэ Лія, які пераходзіў з рук у рукі, мяркуючы на апошніх тэлеграмах, зноў знаходзіцца ў руках урадавых войск.

4. Раён Овиеда. Горад Овиеда па-ранейшаму асаджаецца атрадам астраўскіх гарнікоў, будучы адраваным даўе — па вольных берагах ракі Эбро. Урадавыя войскі маюць у сваім распараджэнні авіяцыю і браніраваныя часці, якія стаялі раей у Барселоне.

аб сканцэнтравані міжвядучыя, якія належаць да групы генерала Мола, на поўначы, у раёне Саламанкі

КОЛЬКІ-Ж МНЕ ЯШЧЭ ХАДЗІЦЬ?

У понтры нашага калгаса няма калодзежа, а-за чаго мы перажываем вялікія цяжкасці ў забеспячэнні жыццямі вадой. А жыццямі ў нас, у понтры калгаса, сканіраваўся больш 300 галоў. У сувязі з гэтым мы будзем артаэзіяны калодзеж.

Усё будаўніцтва закончана, астаюцца толькі а-за пасля, які можна набыць толькі ў Бельскага саюза. Кіраўнік Бельскага саюза тав. Мухоманзон, да якога я звярнуўся па гэтым пытанню, спачатку катэгорычна адмовіў. Аб ад мяне адваўца, супрацоўнік Бельскага саюза Гудо пасылае мне на склад: «Па-варышыце з ім, можа адлучаць». Работнік склада зноў накіраваў мяне ў каторы: «Нахат там дадуць псымавае распадзжанне». І так справа без канца.

Звярнуўся я да гораўца, які падтрымаў маё хатаўніцтва, але ў Бельскага саюза людзі «прынашчываюць». «Прыдзеце аўтра» — заўвага Мухоманзона.

Такое-ж становішча з вібрамі для фермы. Па даручэнню намесніка наркома земляробства тав. Залескага жыццёвага сектар Наркамзема пша Бельскага саюза: «Вылазь 15 вёдер з нашага фонду». І зноў чую той-жа самы адказ: «Прыдзеце аўтра». Відрыві на складзе маюцца. Ніж не магу араўмець, чаму Мухоманзон хочацца, каб я «прыходзіў аўтра».

Колькі-ж мне яшчэ хадзіць? БЕЙНЕ, старшыня калгаса «Чырвоны партызан», Менскага раёна.

ПАД ПАГРОЗАЙ АБВАЛУ

(Пісьмо жыхароў)

Жыхары дома № 11 па Стара-Мясніцкай вул. (Менск) кожны дзень чакаюць, што воль-вось на іх абваліцца столь. Асабліва яны падаюцца ў час навальніцы, калі хвістацца ўвесь будынак і замаюцца аконныя рамы.

Гэты дом ужо даўно знаходзіцца пад пагрозай абвалу, аднак агадчык жакта № 9 Кіраўніча не робіць, каб паяраваць абвал.

Неабходна горавету тэрмінова ўмяшчацца ў гэту справу і не дапусціць да памшчых вынікаў. ФРЫД.

ПА СЛЯДАХ НЕАПУБЛІКАВАНЫХ ПІСЕМ

Калгаснік А. П. пісаў у рэдакцыю, што ў калгаса «Совецкая Беларусь», Раманіцкага сельсавета (Парыжскі раён) агадчыца асель работца калгасніца Нудалда Надза, якая дрэўна адносіцца да дзяцей.

Парыжскі рабароў паветаміе, што Кудым Наляя з работы зніта. Зараз у іхных працы лепшая калгасніца, якая наладзіла работу і добра даглядае дзяцей.

Тав. Масальскі пісаў у рэдакцыю, што на гомельскай прыстані работца жыўць у вельмі дрэнных кватэрах.

Гомельская спілаўкатора паветаміе, што зараз пачалося будаўніцтва пшыўчага інтэрнату для 30 работчых, таксама будучыца пастаянным інтэрнат для 60 работчых, да будзе стаявая і поўнае культурнае абсталяванне.

Гр. Багамолен Н. скардзіўся ў «Звязду», што Быхаўскі горавет накіраваў аніаў і працы ў арцелі «Чырвоны транспартнік».

Быхаўскі РВК паветаміе нам, што раённае прэзідыум райнаркома Багамолен адноўце на працы ў арцелі. Горавету ўказана на кіравальнае зніцце Багамольна з работы.

ЗА ЭКАНОМІЮ ЭЛЕКТРАЭНЕРГІ

НА НАРАДЗЕ ДЫРЭКТАРОў ВІЦЕБСКІХ ПРАДПРЫЕМСТВАў, СКЛІКАНАЙ «ЗВЯЗДОЙ» І ВІЦЕБСКИМ ГАРНОМАМ КП(б)Б

Кіраўнікі віцебскіх прадпрыемстваў аўсёды прадстаўляюць рашучы БедРЭСу за перабы ў забеспячэнні электраэнергіяй. Але ў той-жа час яны не бачаць, як у іх на прадпрыемствах прападаюць марна сотні і тысячы кіловат-гадзін энергія.

І на адным з віцебскіх прадпрыемстваў не ўстаноўлены нормы выдаткавання энергія на выпрацоўку адзінкі прадукцыі.

Вольнасць прадпрыемстваў горада (завод імя Кірава, імя Кагановіча і інш.), як правіла, трыпаць лішнюю энергію. Маторы не адпавядаюць магутнасцям варштатаў. Няпоўная загрузка матораў, дрэннае становішча сеткі, адсутнасць індывідуальных выключачеляў — гэта асноўныя прычыны нізкага коэфіцыента ф. Коэфіцыент на віцебскіх прадпрыемствах хадуць да 0,67. На такіх прадпрыемствах, як завод імя Кірава, коэфіцыент ф. роўны 0,58, на фабрыцы імя Кагановіча — 0,51, «КІМ» — 0,59.

За варварскае разабаранне электраэнергія фабрыка імя Кагановіча заплата за паўгода штрафва 19.558 руб., фабрыка «КІМ» — 5.816 руб., завод імя Кірава — 4.609 руб. 23 прадпрыемства горада заплата штрафва за паўгода 49 тмэ. руб.

Такое становішча нікога не турбуе. Ні кіраўнікі электрастанцый, ні кіраўнікі прадпрыемстваў не ведаюць, колькі фактычна перавыдавана электраэнергія. Такого зліку ніхто не ведае. На прадпрыемствах няма адказных людзей на эканомію і выкарыстанню электраэнергія і наогул за становішча электраабсталявання.

На заводзе імя Кірава мелі месца факты выкарыстання правадоў, пашчаджых энергію да маторнай лініі, ад чаго ток ідзе ў зямлю. Гэта вынік нывушчанага становішча электраабсталявання.

НАВЕСЦІ ПАРАДАК У ЭЛЕКТРАГАСПАДАРЦЫ

Дефіцыт электраэнергія ў БССР вялікі. На асобных гарадах пытанне энергазабеспячэння прадпрыемстваў стаіць так востра, што прыдзецца ввесці прымуковыя графікі адбавявання спажывання электраэнергія для асобных, менш важных спажывачоў і т. д.

Магутнасць аб'ёмных меншых электрастанцый у 12.760 кіловат аўсправа вымарана. Дефіцыт электраэнергія, пачынаючы з кастрычніка, складае 4.000—5.000 кіловат-гадзін. Пакрыццё гэтага дефіцыту не прадбачыцца. Малыя электрастанцыі на заводах «Большыя», імя Молатова і імя Мяснікова пакарываюць толькі свае патрэбы.

Асноўны выкад, што не толькі новыя абанентаў нельга будзе ўключыць у сеткам горада Менска, але наадварот — прыдзецца пераглядзе спажывальную электраэнергія і скараціць ім ліміты.

Гомельская электрастанцыя ў мінулым годзе пампырла сваю ўстаноўленую магутнасць да 8.500 кіловат.

Увод у эксплуатацыю ўстанавіўнага турбагенератара магутнасцю ў 3.000 кіловат ледзь пакрые патрэбаны прадпрыемстваў Гомеля ў электраэнергія.

Гарады Віцебск, Магілёў, Орша, Шклоў і Дуброўна, якія бярэць электраэнергію ад высокавольных сетак пераходзяць таксама маюць значныя перабы ў электраэнергія.

трасекі, на якія ніхто не звараца ніякай увагі.

Віцебская падстанцыя БедРЭСа (пачальнік Валодзька) стаіць у баку ад барацьбы за рацыянальнае выкарыстанне электраэнергія. Ён з'яўляецца пасіўным наглядальнікам агіднасцяй, якія творыцца там. Падстанцыя займаецца толькі тым, што збірае штрафы.

Пытанне аб становішчы выдаткавання электраэнергія і мерах барацьбы за эканомію 13 жніўня абгаварвалася на нарадзе трыкутніка прадпрыемстваў, скліканай на ініцыятыва «Звязды» віцебскім гарнома партыі.

На вялікі жал, ні старшыня горавета Эстрын, ні нач. падстанцыі Валодзька (лакадзкі) не змаглі даць дакладнай карціны сапраўднага становішча выдаткавання электраэнергія на прадпрыемствах. Іны абмежаваліся агульным разважаннямі. І дырэктары прадпрыемстваў іказалі поўнае невядзенне таго, што робіцца на іх прадпрыемствах. — Я, — гаворыць у сваім выстуўленні дырэктар фабрыкі імя Лекерта Бабіці, — лічу, што мая фабрыка мае эканомію электраэнергія. Толькі на нарадзе Бабіці кажуцца, што яго фабрыка мае вялікі перавыдаткавання энергія.

Некаторыя з выстуўшых дырэктароў маглі толькі паабяцаць разгарнуць барацьбу за эканомію электраэнергія але ні слова не казалі аб фактычным становішчы справы.

Сакратар гарнома тав. Жураўлёў, які выстуўіў на нарадзе, указваў на рад практычных мерапрыемстваў, што неабходна правесці большыню барацьбу за рацыянальнае выкарыстанне электраэнергія, і паставіў канкрэтныя задачы перад кожным прадпрыемствам па асобку.

Р. ДОДЗІН.



Ордаганосцы, машыніст-эксплуатацыйнык з калгаса імя Вольсера (Дуброўненскі раён) тав. Стараўоўаў актывіа рыхтуецца да ўсесаюзнага сельскагаспадарчага выстаўі. Тав. Стараўоўаў рыхтуе экспаната ільновалакна для выстаўі высокай якасці. ІА «Звязду» тав. Стараўоўаў падрывае сваю машыну да тронкі ільну ўраджаю 1936 г. Фото Палова (ВСО).

ЗМАГАЦЦА ЗА ВЫСОКУЮ ЯКАСЦЬ ІЛЬНОПРАДУКЦЫ

Настаў сур'ёзнейшы перыяд у барацьбе за высокакаснае ільновалакно. Нікому не скарот, што ад таго, як будзе выжаны лён на спелішчак, як ён потым будзе высушан і апрацаван, — залежыць якасць ільнопрадукцыі.

Нельга трымаць доўга перавыскаснае вытэрабленне лён. Пасля перабывання ён павінен быць заразжа абмочачай і расаслаі.

Трэба ўстанавіць пільны нагляд за расаслаі ільну, бо я пераважае, так і неадэканы лён прыносіць вялікі страты. У кожным калгаса павіны быць вылучаны вопытныя калгаснікі па догляду за ільном на спелішчах і па апрацоўцы ільновалакна.

Кожны калгаснік і калгасніца павіны памятаць, што спеленне з расаслаіа з'яўляе тэрмін выжэты ільну і пагаршае яго якасць. Гэта вядзе да страт, да зніжэння кошту прадукцыі калгасніка. Расаслаіа лён у пачатку жніўня дае калі лепшае валакно, чым расаслаіа ў канцы жніўня.

Вось чаму ні ў якім разе нельга пазіцца з расаслаіа.

АПРАЦОўКА І ЗДАЧА ІЛЬНОВАЛАКНА

ДАМАНАВІЧЫ. 6 жніўня калгас «Авангард», Даманавіцкага сельсавета першым у раёне з'яў на загоўпункт 20 кілограм ільновалакна 10 нумарам. Калгасніцы зьяна Дрэзюль Дамны ўзлі на сабе абавязальства яшчэ лепш апрацоўваць лён і павысіць нумарнасць ільновалакна.

Ф. ВУЛІН.

ГОРЬ. Паспяхова закончыў уборку ўраджаю і дачу збожжя дзяржаўнае калгас «Дружба», Маслаўскага сельсавета. Зараз калгас прыступіў да апрацоўкі і адначасна ільновалакна дзяржаўна. Зладзена ўжо 56 кілограм ільновалакна 12 нумарам.

Аднак многія раёны ганабна запіваюць расаслаі. Вазьміце хад-б такія раёны як Кругаліцкі, Мохавіцкі, Пльшчынскі, Сіроцінскі, Дрысенскі. У гэтых раёнах на 10 жніўня працент ўзаслаіа ільну вельмі нізкі.

Сіроцінскі раён, які ў мінулыя пяцідзесяці гадоў пераходзіў на чорную дошку, не зрабіў для сабе адвечных вывадаў. На 10 жніўня ў гэтым раёне расаслаіа толькі 46,2 проц. ільну. Тое-ж самае можна сказаць пра Кругаліцкі раён, у якім расаслаіа 49,5 проц., і Дрысенскі — 43,4 проц.

Цялі рад раёнаў рэспублікі таксама запівае расаслаі, што вядзе да зніжэння якасці ільнопрадукцыі. Па ўсёй БССР зараз праводзіцца выяўленне кандыдатаў на ўсесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку, якая адбудзецца ў 1937 г. Гонар жонкага калгаса і калгасніка выкажыцца апрацоўкай і датармінавай аздачай з'яўляе ільновалакна высокім нумарам, — заважаль пра-ва быць удзельнікам гэтай выстаўкі.

ДУБРОўНА. Першым у раёне расаслаіа берабарытоўна апрацоўку ільновалакна калгас «Дружба», Дуброўненскага горавета. На адзатчым пункце ад гэтага калгаса прынята ўжо 158 кілограм ільновалакна 12 нумарам і вышэй. Калгаснікі абавязаліся выкажыць план аддчы ільновалакна дзяржаўнае не пазней 15 верасня.

КАЛІНІН.

ЖАГОўСЕ. Зьяна стаханавік Машчэвіч Ольгі калгаса «13 кастрычнік», Беларускага сельсавета 9 жніўня з'яў 100 кілограм ільновалакна 14 нумарам. У гэтым калгаса ў сярэднім будзе 7—8 проц. ільновалакна з гэтага.

ДЗЕРАВІЯНКА.

ЛАПЕНКА УЛЬЯНА ЗДАЛА 43 КІЛОГРАМЫ ВАЛАКНА

ПОЛАПК. (Ад спец. нар. «Звязды»). 13 ліпеня зьяніваў Ульяна Лапенка першай у акрузе прызвала на адзатчым пункце «Загоўпункт» 43,5 кілограма валакна, з якога 13 кілограм 22 нумарам, 19,5 кілограма — 21 нумарам і 11 кілограм 19 нумарам.

Прыёмчык «Загоўпункт» т. Эпіа даў высокую ацэнку ў апрацоўцы валакна. Ён сказаў, што калгас імя Сталіна пры такой апрацоўцы можа здаваць валакно 26 нумарам. Тав. Эпіа абяпаў паехаць у калгас для інструктавання, як апрацоўваць валакно.

Д. МАЛЕВІЧ.

ПА-УДАРНАМУ РЫХТУЮЦЦА ДА АЗІМАЙ СЯўБЫ

Рад калгасаў Саудкаў акругі па ўдарнаму разгарнулі падрывоўку да сяўбы азімак. Калгас «Большыя», Чыронаслабодскага раёна, падрывоўтаваў па сяўбу больш 40 гектараў глебы. Тут нарыхтавана і вывезена 30 тон торфу на ўгнаенне. За якасцю ворыва ўстаноўлен кантроль інспектароў па якасці. Зямля арэцца глыбока — на 16—18 сантыметраў.

Узорна рыхтуецца да сяўбы калгас Выстрычкага сельсавета, Мопыльскага раёна. У калгаса «Правда» фазарна па азімак 87 гектараў. Калгас засеў 25 гектараў лугавых траў. Сяўба траў праводзілася па кіраўніцтвам навуковых работнікаў менскай балотнай станцыі. У калгаса «Красавік» разам з падрывоўкай глебы па азімак праводзіцца лупчэнне іржышча. Ужо ўзлужана больш 25 гектараў.

Арганізаваўшы кругласутачную маладзю, калгас «Трош інтэрнацыяналь», Слуцкага раёна поўнаста падрывоўтаваў насенне да сяўбы. План азбавіага ворыва калгас выканаў на 50 проц. Калгас «Першае мая» (Слуцкі раён) сьвела ў сярэднім атрымавае з гектара 20 пентнераў шпаніцы, 16 пентнераў жыта.

У брыгадзе ўзаслаіа ўсебеларускай наравы перадавікоў ўраджаі-

насці т. Сымона Стругача пшаніца па плошчы 6 гектараў дае 31 проц. зерня з гектара. Жыта па плошчы 5 гектараў — на 21 пентнеру, 8 гектараў ячменю — на 22 пентнерам з гектара.

Зараз гэты калгас па-бываюму рыхтуецца да сяўбы азімак. «Алгаснікі змагаюцца за тое, каб у будучым годзе атрымаць яшчэ большы ўраджай. Калгас ужо вывез на поле 1700 тэмэ атрымае яшчэ большы ўраджай. Калгас ужо вывез на поле Стругач мяркуе сяўбу правесці за чатыры дні. Ён склаў падрывоўны план правядзення сяўбы. На поле вольна пшні і мінеральныя ўгнаенні.

Высокага ўраджаю дабілася і брыгада Бадама Нузьмы з калгаса «Праменне комуніст», Слуцкага раёна. Тав. Бадак, будучы на ўсебеларускай нарадзе перадавікоў ураджайнасці, даў абяцанне ардаганосцам тт. Гінало і Галазюло дабіцца рэкорднага ўраджаю. Ён сваё абяцанне выканаў. У яго брыгадзе ўраджай азімак і ара-выя наейшыя па раёне. Авес па плошчы 4 гектараў дае 38,2 проц. зерня з гектара. Жыта з плошчы 4 гектараў — 27 пентнераў з гектара. Зараз брыгада распачала ўдарна падрывоўку да асенняй сяўбы.

Г. СКУЦЬНЯ.

У ЧЕРВЕНІ ІГНАРУЮЦЬ СІЛАСАВАННЕ КАРМОУ

У Чэрвеніскім раёне павіна быць сьвела засілавана 9.600 тон зялёнай масы. На 1 жніўня па плану павіна быць ужо заложана 5.065 тон сіласоу.

Але на сёння толькі ў Калодзінскім сельсавете заложана 14 тон сіласоу. Ёсць яшчэ з пару калгасаў, дзе засілавана на некалькі тон зялёнай масы.

Вайнілаўскі, Валоваўскі, Лядзінскі, Кліноўскі і Грабоўскі сельсаветы зусім не пачыналі сіласавання. А ў калгасах гэтых сельсаветаў ёсць у дастатковай колькасці атра-вы, баўніна і бульбоўнік.

У раённым зямельным адзеле поўны спакой. На сіласаванне глядзяць як на непрабную справу. Да сабатажніцкага сіласавання ніякіх мер не прымаюцца.

А. АСТАПЕНКА.

Заяцгваецца здача гатунковага насення

Па Рагачоўнаму раёну 50 проц. пасевнай плошчы заяцга гатунковымі пасевамі. Раён з'яўляецца ў рэспубліцы адным з вядучых раёнаў па насеннаводству.

Завалася-б, што раённым арганіза-цыйным павіны былі-б аддаць гэтай справе належную увагу.

Аднак ад насенкантэры Дзярж-сортфонда раённым арганізацыйным толькі адмахваюцца. Лічць не лішняй і непрабнай.

Соўнарком БССР у сваёй наста-лове ад 25 ліпеня г.г. абавязваў прадставіць Дзяржсортфонду склад-скую плошчу, а ў Рагачове і па сёбейнай дзень няма сляду для га-тунковага насення. План загатоўва-гатунковага насення па насенканторы вы-кажан толькі на 9 проц.

Надзвычай хроніч абстаіць спра-ва з арганізацыйным маладзёмі і ачы-стай насення. Не скарыстоўваюца конныя малатары. Так у калгаса «Авангард», Шчэцінскага сельсавета, старшыня калгаса заяўляе:

— Іл-жа конныя малатарыні маладзёмі: гэта-ж ніякіх тэмпаў! Вось як прымуць складаныя ма-латары, іл-жа тавы справа пойдзе.

З гэтай прычыны калгас не з'яў-ля аднаго кілограма праваго гатун-ковага насення. У калгаса імя Фрун-зе, Дварыцкага сельсавета, на 8 жніўня было намалочана ўсяго тры тоны ячменю.

У выніку ўсяго гэтага па раёну заяцгваецца здача гатунковага на-сення.

Аграмм Белканторы Дзярж-сортфонда.

67 ГЕКТАРАў ЗА СУТКІ

Трактарысты Слуцкай МТС імя Куйбышава тт. Чым і Грыном, пра-цуючы ў калгаса «Сябра» на а-дзатчым глебы, за суткі на трактары «ЧТЗ» узаралі 67 гектараў. Норма — 12 гектараў у змену.

Г. СКУЦЬНЯ.

НАПЯРЭДАДНІ ДНЯ АВІАЦЫ

В. КОКІНАКІ ЛЯТАЦЬ ВЫШЭЙ ЗА УСІХ НА СВЕДЭ

Высотныя палёты, якім я пры-святлю ўвесь свой вошты і ўсе свае веды, маюць велізарнае значэнне для грамадзянскай авіяцыі. Лятаць вышэй за ўсіх, — гэта значыць лятаць б'ястрай за ўсіх. У траспэ-формы даць хуткасць больш чым 500—600 кілометраў у гадзіну вольмі п'яжка. А гэта-ж на першы погляд вядзай хуткасць ужо неча-статкова. Сучасны самалёт можа лятаць з хуткасцю ў 1000 кіломет-раў у гадзіну і мы абавязаны вы-пісціць з яго гату хуткасці.

Барацьба за вышынню, за самы высокі паталок у свеце ў нашай краіне пачалася, прыкладна, з 1932 г. Гэтай справе прысвечана сьвоб горада савецкіх пілотаў, у ліку якіх быў і я.

Адным з першых нашых лётчых-высотных палётаў быў гуравы палёт на вышыні 5.000 метраў з Ма-сквы ў Харкаў. Затым мы зрабілі пералёт з Масквы ў Куйбышав на вышыні 6.500 метраў. У 1932 г. пілот Палов дастануў вышыні ў 10.000 метраў. Гэта быў першы со-нае лётчыкаў — вышынны годзе яго палёты. Толькі ў мінулым годзе Савеза да ўстаўлення Савеза ў міжнародную авіа-цыйную федэрацыю, акал фіксуе, як вядома, рэкорды толькі тых краін, аэраўлабы якіх з'яўляюцца не членамі.

надыўся на самалёна на вышыню 14.575 метраў. Фактычна я на 142 метры перавысіў сучасны рэкорд вышынні, устаноўлены італій-скім лётчыкам Донач. Але гэты палёт быў не «афіцыйным», бо зроблен ён быў да ўстаўлення Са-веза ў міжнародную авіа-цыйную федэрацыю, акал фіксуе, як вядома, рэкорды толькі тых краін, аэраўлабы якіх з'яўляюцца не членамі.

Зіму 1935—36 г. я прысвятлю троніравачным палётам у страспэ-форму ў знічых умовах. Асабліва пі-ваў быў палёт, зроблены мной 15 студзеня 1936 г. Каб палетчыкі ва-ду самалёта, я лятаў на колах, якія значна лягчэй ніж. Апрача таго не ўзаву бензіна на зваротны шлях, разлічваючы сплываць з вышынні пры выключаным маторы. На вы-шынні 11.506 метраў ў баках не засталася ні кроплі гаручага. Вы-ключыўшы матор і паставіўшы кіт у гарызантальнае становішча, бо ў гарызантальнае становішча, бо сапачна прыходзіцца з мінучым ка-мпутраваннем, я павёў самалёт па палёце Сев-нармалына. Праб-лема палётаў на глыбокаму жаўш 20 метраў па глыбокаму снегу, самалёт перавярнуўся. Рэ-шэнне, самалёт перавярнуўся, я вывясціўся з кабіны.

Апошнія палёты, зробленыя мною ў ліпені і жніўні гэтага года на вышыні ЦКБ-26 канструктара машыны С. В. Ільшынна з грузам ў 500

1.000 кілограмаў, з'яўляюцца наг-ральным прадз'яжэннем штурму страспэформы савецкай авіяцыі. Да іх даўга і упарта рыхтаваўся. Праверыўшы сабе і машыну, я за-вёў народнаму камісару пажылой прамісловасці таварышу Сергу Оржа-нікідзе аб сваім жаданні паліць суч-асны рэкорд вышынні з грузам ў 500 кілограмаў.

Адобрыўшы мой праект, тав. Сер-го павёў мяне да таварышча Сталіна. Вядлікі прадвадэр нарадз, гора-ца лётчым таварыш Сталіні, выслу-хаўшы мяне, даў дазвол на мой па-лёт.

Радасці майёй не было меж. Я ад-чуваў прылыт энергія, цвёрдую ўпэўненасць у дасягненні намет-най мэты. Я ведаў, што даб'юся на-метнай мэты. Аднак, працягваю троніравацца.

Праверыўшы некалькі троніравач-ных палётаў, у час якіх абарыўся намога вышай французкага лёт-чыка Сіньерына, 17 ліпеня ў пры-сутнасці спартыўнага камісару Цэнтральнага аэраўлабы імя Восе-рава, закуўваючы ўсе міжнародныя ўмовы для рэкордных палётаў, я павёў у паветра свой двухматорны мандалан.

Машына ўпэўнена набірала вы-шынню. І з кожным метраў я ачу-ваў, што рэкорд будзе за мной. Я быў упэўнен у сабе і ў машыне. Пыўцай прадвадэра ўзаслаіа рэ-корд вышынні. У выніку наступлення

пемнаты, мне прышлося навесці са-малёт на паласку, дасягнуўшы вы-шынні 11.467 метраў... Рэкорд Сіньерына быў лабіт. Я стрываў слова, даючы таварышу Сталіну.

Ці мога я наступіць інакш. Вядо-ма, не. Любы савецкі лётчык, атры-маўшы

